

**Міхась Баўтовіч**  
**ГЕНЕРАЛ КУЛЬНЁЎ. ТВАРЭННЕ МІФУ**

На першы погляд простая біяграфія кадравага расейскага вайскоўца. Пятнаццаць гадоў навучання ў Санкт-Петэрбурскім імпэратарскім сухапутным кадэцкім корпусе. Потым больш за чвэрць стагодзізня ўдзелу ў розных войнах, чынімых Расейскай імпэрыяй: паходы, бітвы, зноў паходы і зноў бітвы. Урэшце смерць на поле бою. Аднак, без увагі на мноства прысвечанных генэралу Я.П. Кульнёву артыкулаў і працаў, і праз 200 гадоў пасля гібелі застаўся неразвязаным шэраг пытанняў, што да біяграфіі героя. Насамперш тычыцца гэта ключавых момантаў у жыцці героя: нараджэння і смерці.

**Нараджэнне.** Дагэтуль маюцца сур'ёзныя праблемы з вызначэннем месца нараджэння Якава. Першыя паведамленні аб генэрале канцэнтравалі ўвагу на ягонай вайсковай дзеянасці. Гэтак у 1813 годзе часопіс “Сын отечества” ў невялікім артыкуле, пры згадцы аб нараджэнні, невыразна адзначыў, што Кульнёў “нарадзіўся ў высакароднай сям’і ў Пскоўскай губэрні” [1, с. 131], амаль тое ж самае праз 10 гадоў паўтарыў С.І. Ушакоў у выданні “Деяния российских полководцев и генералов ...” [2, с. 117]. Але набрала ўжо моцы і версія, уgruntаваная на творы не даследчыка, але паэта Васіля Жукоўскага. Выкладзеная яна ў оде “Певец во стане русских воинов”, што спачатку распаўсюджвалася вайсковым кіраўніцтвам у агітацыйных мэтах праз улёткі, а першае афіцыйнае выданне з’явілася пры канцы 1812 году ў “Вестніке Еўропы” [3, с. 185]. Вызначэнне кароткае і ёмістое:

Где жизнь судьба ему дала,  
Там брань его сразила;  
Где колыбель его была,  
Там днесъ его могила.

Ніжэй паэт дадаў тлумачэнне, у якім ня казаў сцвярджальна пра месца нараджэння: “Кульнёў забіты ў 30 вярстах ад мястэчка Люцына, дзе жыла ягоная маці і дзе ён правёў сваё дзяцінства.” Але паданне ўжо жыло сваім уласным жыццём. І сёння часцяком можна сустрэць творы аўтараў, якія пашыраюць гэту вэрсію [4, с. 168]. Праз тры дзесяткі гадоў у сваім апісанні Ваенай галерэі Зімовага палацу ў Санкт-Пецярбургу ваенны гісторык генэрал А.І. Міхайлускі-Данілеўскі без спасылкі на нейкія дакументы сцвердзіў, што Якаў “нарадзіўся 22 ліпеня 1763 годзе ў Люцыне, уезным горадзе Віцебскай губэрні” [5, с. 1]. Магчыма гэтаму паспрыяла ранейшая згадка С.І. Ушаковым пра тое, што Якаў Пятровіч часам сціпла зваў сябе “Люцынскім Дон-Кіхотам” [2, с. 157]. Так або інакш, але гэтая тэза запавала між ваенных гісторыкаў [6]. І цяпер яна сталася паноўнай. Зрэдку разглядалася вэрсія, аб нараджэнні будучага генэрала ў радавым маёнтку Кульнёвых Болдырава Казельскага ўезду Калужскае губэрні. Да такога думкі падштурхоўваў і Сінодік Опцінай пустыні, што згадваў героя [7, с. 282]. Але сам Якаў у лісце 1805 г. да брата Івана пісаў адно “Пасля з’еду ў агульную нашу вёсачку Болдырава”, што не давала падставаў для сцверджання [8, с. 60].

Вось тут варта адзначыць, што найчасцей згаданыя мясціны Люцын (цяпер Лудза, Латвія) або Сівошына ля Полацка\*) ня могуць усур’ёз разглядацца як месцы нараджэння будучага генэрала з аднае простае прычыны. ... У 1763 годзе калі нарадзіўся Якаў гэтыя мясціны ўваходзілі ў склад Інфлянцкага і Полацкага ваяводстваў Рэчы Паспалітай адпаведна. У 1763 годзе ніякіх расейскіх войскаў у Рэчы Паспалітай не было. Апошнія вайсковыя часткі, што выводзіліся з Пруссіі ў Расею пасля сканчэння Сямігадовой вайны (1756–1762) прайшлі праз Полацк у лістападзе 1762 году [9, с. 345]. А Цвярскі драгунскі полк, дзе служыў бацька

Якава Пётар Васілевіч, быў выведзены яшчэ раней, бо камандзір гэтага палка А.В. Сувароу атрымаў новае прызначэнне 26 жніўня 1762 году. Дзе ж тады магло нарадзіцца дзіцё. Барон Румель, падаючы радавод Кульнёвых, адзначае, што старэйшы на год Іван [10, л. 1] нарадзіўся ў Бранску [11, с. 631]. Выглядае на тое, што гэты горад мае больш падставаў лічыцца месцам нараджэння Якава, чым усе вышэй згаданыя. Але непадобна, каб і праз дзвесці гадоў нехта здолеў наблізіцца, дзеля выпраўлення, да ўжо пакрытай алеем карціны жыцця героя.

**Дзяцінства.** Апрача таго, што Люцын ня можна лічыць месцам нараджэння Якава, але і сцверджанні пра гады дзяцінства ў гэтым невялікім мястечку, якія сустракаем у В.Жукоўскага і Д.Давыдава, могуць быць прынятыя толькі з пэўнымі тлумачэннямі. Іван і Якаў яшчэ ў 1770 годзе былі аддадзеныя бацькам у Імпэраторскі сухапутны шляхетны кадэцкі корпус у Санкт-Пецярбургу, то бок да першага падзелу Рэчы Паспалітай (1772г.) і прызначэння ў 1773 годзе Пятра Васілевіча камісарам у Полацку губэрню\*\*), а пазней Люцынскім гараднічым. Як і іншыя кадэты яны маглі прыязджаць да бацькоў толькі на вакацыі. Зразумела гэта ня ставіць пад сумнеў піетэту хлопцаў да адзінага сталага месца жыхарства сям'і былога вайскоўца, бо цягам 10 гадоў летні час бавілі яны тут.

**Служба.** Пасля сканчэння кадэцкага корпуса Кульнёў шмат гадоў служыў у розных расейскіх вайсковых частках: Чарнігаўскі пяхотны полк (1785), Санктпецярбурскі драгунскі полк (1785–1794), Пераяслаўскі конна-егерскі полк (1794–1797), Сумскі гусарскі полк (1797–1806), Гродзенскі гусарскі полк (1806–1812). Вайсковая служба Кульнёву была да спадобы, інакш не пачулі б сведкі з ягоных вуснаў надта парадакальнае фразы "Люблю матушку Россию за то, что у нас всегда хоть в одном углу да дерутся". Біёграфы часцяком адзначаюць гуманізм кадравага вайскоўца ў часе швэдскае вайны, але надта сціслы апісваюць ягоны ўдзел у падаўленні паўстання пад началам Тадэвуша Касцюшкі. Але ж пазбягаць гэтага нельга, бо Кульнёў адным з першых уварваўся ў варшаўскую прадмесце Прагу, за што атрымаў чын маёра. На чале абаронцаў былі генэралы Якуб Ясінскі і Тадэвуш Корсак з Данева, што ля Ветрына. Іхнюю адвагу згадваў Адам Міцкевіч у першай кнізе паэмы "Пан Тадэвуш" у гэткіх словамах:

Далей Ясінскі, юны прыгажун схмурнелы,

А поруч Корсак, сябра неадступны, смелы

Сякуць на шанцах Прагі маскалёў заўзята [12, с. 309].

Пасля заходу Прагі 4 лістапада 1794 году былі пасечаныя ня толькі абаронцы і два згаданых генэрала, але па падліках навукоўцаў да дваццаці тысячай цывільных грамадзянаў. А.В. Сувароу паведамляючы пра захоп горада пісаў: "Жудаснае было разліццё крыві, вуліцы на кожным кроку пакрытыя забітымі. Усе пляцы заваленыя целамі. ... У Празе на вуліцах і плошчах кроў цякла ручаямі". Паўстае пытанне пра ступень адказнасці камандзіра перадавога аддзелу расейскае арміі за рэпрэсіі безабаронных грамадзянаў. Здаецца маюцца падставы для сур'ёзнае развагі.

**Апошні бой.** Урэшце пачатак напалеонаўская кампанія 1812г. і апошні бой генэрал-маёра. Ужо ў апісанні боя над Дрысай 20 ліпеня маюцца супяречнасці. Паводле першага апісання "Генерал Кульнёў перайшоў праз Дрысу дзеля пагоні за ім (корпусам Удзіна). Вораг, злучыўшыся з новымі корпусамі, спыніўся, і з прычыны вялікае перавагі ў сіле, прымушае расейскую пяхоту пераправіцца зноў праз раку. Адважны Кульнёў з Гродзенскім гусарскім палком моцна стаіць супраць французаў, якія імкнуць усімі сіламі на расейскі авангард, паказвае чуды адвагі, пераикаджасе ім перабрацца праз раку." [1, с.135]. Камандзір жа францускага 23-га егерскага палка палкоўнік Марцэлен дэ Марбо падае іншую версію: "Надышла ноч, калі заставы, якія паставілі назіраць за Дрысай, паведамілі, што вораг перабіраеца праз раку. ...

*Восем расейскіх батальёнаў з батарэяй з 14 гарматамі паставілі лагер на нашым ба-  
ку ракі, у той час калі астатняя частка арміі засталася на другім баку, без сумніву  
рыхтуючыся наступнага дня напасці на нас. Гэтай авангарднай групай кіраваў  
Кульнёў*” [13, с. 90]. Тактычную памылку Кульнёва Марбо прыпісвае ўздзейнню  
гарэлкі, аматарам якой паводле аўтара мэмуараў быў Якаў Пятровіч. Расейскія  
даследчыкі катэгарычна не даюць веры словам францускага афіцэра. Аднак, што да  
гарэлкі, дык фінскі паэт Ёган Людвік Рунэберг, словамі з паэмы “*Аповяды пра-  
паричыка Штоля*” не дазваляе пакінуць па-за ўвагай словаў Марбо:

*Вот впрямь умел всем братом быть,  
И умереть, и славно жить:  
Он первый – сечь, колоть, рубить  
И первый – лихо нить!*

На вайсковай радзе генэрал Легран прапанаваў скарыстаць памылку Куль-  
нёва і зранку 20 ліпеня ўдарыць па расейскім лагеры. Гэткім чынам паводле Марбо  
не Кульнёў са сваімі 8 батальёнамі нападаў на францускі ар'егард, але францускія  
ўдарныя часткі спланаваным ударам ачышчалі левабярэжжа Дрысы ад расейскіх  
войскоўцаў. Ускосна версію Марбо пацвярджае ў сваіх успамінах прарашчык  
Пермскага пяхотнага палка Дружынін, апавядываючы пра адшуканне пасля адыходу  
французаў да Полацка распранутага цела генэрала [14, с. 208–213], прычынай гэтага  
мог быць нечаканы напад французаў на досвітку. Гэтае паведамленне расейскім  
біёграфамі не аналізуецца, бо паводле склаўшаеся канцэпцыі герой мусіць ак-  
тыўным, стойкім і пажадана заўсёды перамагаць. Гэткім чынам біяграфія адваж-  
нага войскоўца паступава набірае агіяграфічных рысаў.

**Смерць.** Абставіны смерці генэрала расейскія гісторыкі згодна падаюць па-  
водле рапарта ад 21.07.1812г. камандуючага першым асобным корпусам генэрала  
П.Х.Вітгенштэйна: “*На нашым баку страты таксама не малыя, асабліва са  
смерцю адважнага генэрала-маёра Кульнёва, якому ўчора ядром адарвала абедзве  
нагі і ён на месцы памёр*” [15, с. 166–169]. З часам сціслае паведамленне абрастала  
новымі падрабязнасцямі. Кульнёў пасля няўдалае атакі прыкрываў адыход вой-  
скаў, злез з каня, падыйшоў да батарэі і тут францускім ядром яму адарвала  
абедзве нагі. Вайсковец і паэт, але ня сведка падзеяў, Д. Давыдаў уклаў у ягоныя  
вусны перадсмяротную прамову. Цяжка паранены генэрал здымае з сябе Ге-  
оргіеўскі крыж і кажа падначаленым, што абступілі яго: “*Забярыце! Хай вораг,  
калі знайдзе маё цела, прыме яго за цела простага шараговага жаўнера і не гана-  
рыцца, што забіў расейскага генэрала*” [8, 119]. Іншыя дадаюць яшчэ і пропаган-  
дovы заклік: “*Сябры! Ратуйце нашу Айчыну! Не саступайце ані кроку радзімай  
землі! Перамога чакае вас!*” [16, с.121].

Барон дэ Марбо па-іншаму падае абставіны смерці генэрала, сцвярджаючы,  
што бачыў усё на ўласныя очы. Француская атака застала расейскіх жаўнераў  
знянацку і “*Генэрал Кульнёў, ледзьве прачнуўшыся, далучыўся да групы з 2000 ча-  
лавек, з якіх толькі адна траціна мела мушкеты. Механічна рухаючыся з гэтым  
натоўпам ён дасягнуў броду. ... Элітная рота, раззлаваная смерцю свайго  
капітана (М.Курто), з ярасцю наскочыла на расейцаў і большасць з іх знішчыла.  
Генэрал Кульнёў, хістаючыся на кані з прычыны нецвярозасці, напаў на сяржан-  
та Ляжсандра, але той праткнуў яго шабляй у горла і генэрал зваліўся мёртвым  
да ягоных ног. Спадар дэ Сэгюр у сваім распавядзе аб паходзе 1812 году\*\*\*),  
укладае ў вусны перадсмяротную прамову на узор герояў Гамэра. Я быў на адлег-  
ласці некалькіх крохаў ад сяржанта Ляжсандра, калі той уваткнуў сваю шаблю ў  
горла Кульнёву, і магу сведчыць, што расейскі генэрал зваліўся не прамовіўшы ні  
слова*” [13, с. 96–97]. Цяжка вызначыць чыя версія болей адпавядае рэчаіснасці.

Падобна, кропку ў гэтай спрэчцы магла б паставіць эксгумацыя рэштак расейска-  
га вайскоўца, што ад 1832г. захоўваюцца ў Ільзэнбергу (цяпер Ілзэскалнс, Латвія)  
у царкве абраза Маці Божай “Усіх засмучаных радасць”. Важна іншае, і тут варта  
пагадзіцца з Марцэленам дэ Марбо, ці то з адарванымі нагамі, ці то з шабляй у  
горле адважны генэрал ня здольны быў на прыпісаныя яму палкія прамовы. Як і  
цяжка ўявіць, што ў мітусні агульнага адступлення вакол паміраючага сабраліся  
ўдзячныя слухачы. Варта адзначыць, што гэтыя пазнейшыя фантазіі біёграфаў, а  
насамперш Д.Давыдава, спрычыніліся да стварэння не ўгрунтаваных на фактах  
ўяўленняў.

Што стаўленне да асобы Кульнёва, як і пісанне біографіі генэрал-маёра з  
цягам часу пачало рабіцца ў некрытычны спосаб і набыло форму жыццяпісу святога  
сведчыць і наяўнасць ля труны ў Кульнёўскай царкве ў Ільзэнбергу ядра, якое нібыта  
забіла вайскоўца [17]. Гэта надта нагадвае атрыбуты пакутаў, што часта захоўваюцца  
ў храмах ля мошчаў святых пакутнікаў. Але, калі верыць успамінам саміх расейскіх  
вайскоўцаў, адыход быў нагэтулькі съпешным, што ў часе яго згубленія было цела  
генэрала. Адшукалі яго толькі на наступны дзень пасля вяртання на былыя пазыцыі.  
Цяжка ўявіць, каб нехта невядомы бег у гэты час праз Дрысу з семяфутавым ядром у  
кішэні, і потым (не пры помніку Кульнёву ля Сівошына) праз 20 гадоў таемна выклай  
яго ля труны ў новазбудаваным храме ў Ільзэнбергу.

Гэткім чынам прапанаваны сёння абраз Якава Кульнёва, маляваны пэн-  
дзлямі шматлікіх творцаў, ня шмат мае агульнага з сапраўднай карцінай жыцця і  
смерці расейскага афіцэра часоў Напалеонаўскай інвазіі.

\*) дзе паводле паэтычнае фантазіі В. Жукоўскага нарадзіўся і дзе загінуў Кульнёў.

\*\*) так у тэкстах, хаця загад Кацярыны II аб утварэнні Полацкай губэрні датаваны  
24.VIII.1776г.

\*\*\*) маецца на ўвазе выданне Philippe Paul Séur. *Histoire de Napoléon et de la grande-armée  
pendant l'année 1812*, T.1, Bruxelles, 1825, s.175. Аўтар у гэтым выпадку скарыстаў расейскія крыніцы.

1. Краткое известие о жизни и подвигах генерала-майора Кульнева // Сын отечества. – Ч. IX. – 1813.
2. Ушаков, С.И. Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопа-  
мятную войну 1812, 1813, 1814 и 1815 годов. / С.И. Ушаков. – СПб., 1822. – Ч. 4.
3. Жуковский, В. Певец в стане русских воинов / В. Жуковский // Вестник Европы. – 1812. – № 23, 24.
4. Пикуль, В.С. Жизнь генерала-рыцаря / В.С. Пикуль // Кровь, слезы и лавры. – Л., 1988.
5. Михайловский-Данилевский, А.И. Я.П. Кульнев / А.И. Михайловский-Данилевский // Военная  
галерея Зимнего дворца. – СПб. 1846. – Т.І.
6. Елец, Ю.Л. Герой Отечественной войны – Кульнев / Ю. Л. Елец. – СПб., 1912.
7. Леонид, Архимандрит. Историческое описание Козельской Введенской Оптиной Пустыни /  
Архимандрит Леонид. – СПб. 1862.
8. Давыдов, Д. Вспоминания о Кульневе в Финляндии / Д. Давыдов // Военные записки – М. 1982.
9. Acta monasterii Polocensis S.Sophiae // Археографический сборник документов, относящихся к  
истории Северо-Западной Руси. – Вильно. 1874. – Т.10.
10. Государственный Архив Самарской области. – Ф. 803. – Оп. 3. – Д. 145.
11. Руммель, В.В. Родословие Кульневых / В.В. Руммель // Русская Старина. – СПб., 1887. – Вып. 3.
12. Міцкевіч, А. Пан Тадэвуш або Апошні наезд у Літве / А. Міцкевіч. – Mn. 1998.
13. Marbot, Jean-Baptiste Antoine Marcelin de. Mémoires du général baron de Marbot / J.-B.A.M. de Marbot.  
– Paris, 1892. – Т.3: Polotsk – La Beresina – Leipzig – Waterloo / J.-B.A.M. de Marbot. – 1892.
14. Дружинин, А. И. Из воспоминаний / А. И. Дружинин // 1812 год в дневниках, записках и вос-  
поминаниях современников.– Вильна. 1904. – Вып. 3.
15. Донесение П.Х. Витгенштейна // Исторический, статистический и географический журнал. –  
1812. – Ч .3. – Кн.2 (август).
16. Цехановский, В.П. История 18 драгунского Клястицкого его Королевского Величества Велико-  
го Герцога Гессенского полка 1651, 1806–1886 / В.П. Цехановский. – Варшава. 1886.
17. Никифоров, Иван. На торжествах в Кульневе / Иван Никифоров // Слово. – Рига, 1927. – № 585.